

Сёння слова "піяр" зразумела амаль кожнаму чалавеку. Як зразумела і тое, што без асаблівых дзеянняў піяршчыкаў любому праекту – музичнаму, тэатральному, рэжысёрскому, цяжка будзе знайсці сваё месца ў сэрцах гледачоў і слухачоў. Вучась піяру ў многіх вышэйшых навучальных установах: Інстытуце журналістыкі БДУ, Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, Інстытуце сучасных ведаў імя Шырокага і інш. Існуе таксама і шэраг курсаў, дзе рыхтуюць менеджераў у розных сферах. А дзе рыхтуюць арт-менеджераў – спецыялістаў, неабходных нашаму мастацтву, як жывая вада ў сонцапёк?

Да нядаўняга часу такую спецыяльнасць можна было атрымаць толькі за мяжой. Больш за дзесяць гадоў таму ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтва на факультэце культуралогіі і сацыяльна-культурнай дзейнасці адкрылася новая спецыяльнасць "Менеджэр-культуролаг". У нашай краіне першым і да гэтага часу адзіным чалавекам, які пачаў рыхтуваць такіх спецыялістаў, стаў Фёдар Адамавіч ЯСТРАБ, мастак, загадчык галерэйна-экспазіцыйнага комплексу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, куратар шматлікіх міжнародных выстаў у Беларусі і за мяжой.

Мастак, загадчык галерэйна-экспазіцыйнага комплексу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Фёдар ЯСТРАБ:

"Здзівіць сёння кагосці вельмі складана, і зрабіць гэта можа толькі прафесіянал"

– Фёдар Адамавіч, вы чалавек з багатым вопытам у галіне мастацтва. Упэўнена: як арганізатар шматлікіх выстаў вы можаце дакладна расказаць пра тая працэсы, што назіраюцца ў мастацтве на сучасным этапе.


– Хтосьці з наших мастакоў пайшоў услед за ёўрапейскімі працэсамі, хтосьці, наадварот, прынцыпова выступае за захаванне традыцыйнасці свайго мастацтва. Але без засваення новага немагчымы рух наперад. Сляпое служэнне традыцыі вядзе да стагнацы, якая ў сваю чаргу прыводзіц да маргіналізацыі. Мы аказываемся на ўзбочыне, як кажуць, з'язджаем з каляны. Такім чынам, трэба рухацца, трэба шукаць новыя формы. Мастацтва – гэта своеасаблівая гульня. Гульня з колерамі, гульня з пластыкам, гульня з нейкім новымі формамі, з адчуваннем сябе ў мастацтве, з адчуваннем мастацтва ў сабе.

– На мой погляд, вы самі аматар абстрактнага мастацтва. Ці так гэта?

дзіць баярыня Марозава з шырока разведзенымі ў бакі рукамі і ў кайданах. Зразумела, што не было такіх кайданоў, каб можна было бы так рукі развесці. Тым не менш мастак пайшоў на свядомае парушэнне дакументальнай праўды. Ён зрабіў вельмі шырокія кайданы, але гэтым па-сапраўднаму выказаў і боль, і адчай, і характар гэтай жанчыны.

– Шмат беларускіх мастакоў стаіць перед дылемай: тварыць сапраўднае мастацтва (больш цяжкі шлях) ці пісаць па шаблоне (лёгкі шлях). Як вы да гэтага ставіцесь?

– Многія мастакі адыходзяць ад высокіх ідэалаў у мастацтве, ад пошуку сябе ў ім і пераходзяць на больш ясную, дакладна акрэсленую лінію камерцыялізацыі. Хочаш жыць – піши тое, што падабаецца публіцы, а не тое, што падабаецца табе. Шкада, што такое адбываецца, але так заўсёды было. Ды і ў будучыні будзе. Пісалі, як кажуць, "камбінатайскі" рэчы. Па сутнасці, выконвалі чиста рамесніцкую працу. Вялікіх дасягненняў у гэтых работах, канечнэ, мала. Я ду-



рымліваюць прызнанне толькі пасля смерці...

– Так раней, магчыма, і было. Але час скільны разбураць міфы. Не прызнаны сёння пры жыцці наўрад будзе прызнаны пасля смерці. Чаму? Калі чалавек не патрапіў у арт-рынак пры жыцці, то наўрад ён зможа патрапіць туды потым. Можа, яго спадчына і пападзе ў рукі якога-небудзь дылера, а той на гэтым захоча зарабіць, таму што ўбачыць нейкую арыгінальнасць, але гэта адзін выпадак з дзесяці тысяч, таму трэба старацца пры жыцці рабіць справу. Трэба тварыць, але трэба ўмець і пазіцыяніраваць сябе. У нашым мастацтві асяроддзі не створана такая інфраструктура, якая б дапамагала мастаку. На Захадзе гэта добра распрацаваныя інстытуцыі, арт-агенцтвы, галерэі. У тым жа Берліне толькі за апошнія тры гады адкрылася 400 галерэй, а колыкі іх у Мінску? 15, і тая ледзь-ледзь дыхаюць. Паўнавартаснымі камерцыйнымі галерэямі іх нельга назваць, мы яшча не тое што ў пачатку, я б сказаў, што ў

рынак: асаблівасці і праблемы", "Пабудова выставачнай прасторы", "Псіхалогія арт-рынку", "Менеджмент у галерэйнай справе" і "Маркетынг у арт-бізнесе". Гэта тыя асноўныя кірункі, па якіх мы працуем. Але галоўнае, канечнэ, практика. Мы са студэнтамі штогод стараемся ажыццяўіць некалькі праектаў. Я хачу, каб будуючыя спецыялісты праходзілі ўесь шлях: ад ідэі да реалізацыі. Я ж толькі падштурхнём ях да справы. А скажам, на 4-м курсе ў нас праводзяцца своеасаблівія дзелавыя гульня, звязаныя з арт-бізнесам. Спачатку вывучаем тэорию праектаў, а потым спрабуем стварыць праект самі.

– Як гэта адбываецца?

– Разбіваю курс на некалькі груп. Кожная з іх – своеасаблівае мазгавое бюро. Мы прыдумваем, распрацоўваем розныя праекты, часам самыя неверагодныя. Выбіраем студэнткае журы, якое ў сваю чаргу распрацоўвае свае крытэрыі ацэнкі і ацэнвае. Дарэчы, лепшыя праекты мы, як правіла, ажыццяўляем, напрыклад, праект Алы Разумавай "Святло Байканура" або "Энергія колеру" Юліі Ніціўской.

– Чым яшчэ вы і ваши студэнты парадавалі наведальнікаў выстаў у Нацыянальнай бібліятэцы ў гэтым годзе?

– Мы зрабілі сацыяльны праект "Праменьчык сонца". Гэта, па-першае, фотасесіі ў двух дзіцячых дамах. Па-другое, канцэрты для дзяцей. Знайшлі спонсараў, якія закупілі ўсё, што хадзелі дзеці, было многа падарункаў. Як вынік гэтай фотасесіі ў галерэі "Панарама" была арганізавана выставка. Сюды былі запрошаны дзеці, якія выступалі ў якасці фотамадэляў. Гэта было здорава, цікава. Думаю, што і для дзяцей гэта было вялікае свята. У целым выстава атрымалася вельмі атмістычная. Гэтыя дзеці не выкінутыя з жыцця, яны побач з намі, яны такія ж, як і мы, нават у нечым лепшым, больш арганізаваным, чым мы. Вось якая была ідэя гэтага праекта. А арт-менеджэры ў тых сур'ёзных праектах, як правіла, ужо сцвярджаюць сябе як падрыхтаваныя спецыялісты.

– Ці не думалі вы стварыць спецыялізаваныя курсы для ўжо падрыхтаваных менеджэраў, напрыклад, для менеджэраў па рэкламе?

– Думаў... Я хацеў бы стварыць клуб не толькі для сваіх выпускнікоў. Думаю, што нікому з менеджэраў у іншых сферах ніколі б не пашкодзіла тое, што тычыцца мастацтва. Веданне мастацтва, веданне тэхнолагій мастацкіх праектаў дае вель-

- Мастакства не любіць абсалютнай канкрэтныі. Нават чысты дакумент у ім пачынае набываць рысы абсалютна мастиакага факта. Дакумент, перанесены ў пластыку, у прастору карціны, нават прыклененная на палатно газета, набывае іншы, мастиакі сэнс. Ён застаецца дакументам толькі як фрагмент мастиакай прасторы. У гэтым і ёсь гульня, сапраўдная, сэнсавая.

Вось вам прыклад. Існуе легенда, што Васіль Кандзінскі напісаў реалістичную акварэль, прынёс яе, паставіў неяк бокам, сей у красла, пачаў піць гарбату, і ў гэты час промінія вячэрняга сонячніка трапілі ў майстэрню – якраз на гэтую акварэль. Зблоку гледзячы на свой реалістичны твор, ярка асвечаны промнямі сонца, ён не ўбачыў ніякага реальнага свету, толькі плямы, але тым не менш гэтыя плямы ўсіхваливалі яго яшчэ больш, таму што на палатне была не проста выказаная натуральнымі формамі самой жа прыроды пейзажная рэч, а экзальтаваная прырода, ачышчаная ад натуральнага, душа прыроды. Кандзінскі потым пра гэту доўга разважаў, напісаў цікавыя тэарэтичныя працы, дзе стараўся даказаць, што простае сумяшчэнне плям колеру, ліній можа выклікаць такую ж эстэтычную асалоду, як і назіранне абсалютна реальных рэчаў на карціне. Абстрактная праца можа выклікаць практична тыя ж пачуцці, а магчыма нават і глыбейшыя, таму што тут больш асцыятыўнай гульні. Няма дэтальнасці, няма засяроджанасці на нейкіх маргінальных рэчах, а ёсь галоўнае, тое, што нібы выцягнута як субстанцыя з навакольнага свету, рytmu.

– Часта можна заўважыць, што адна і тая ж рэч у розных мастиакоў адлюстроўваецца па-рознаму.

– Зразумела. Мастиак – гэта, па сутнасці, своеасаблівы фільтр. Калі гэта сапраўдны мастиак, то пропускае асироддзе праз сябе, але стварае вобразы, якія ўзніклі ў яго свядомасці пры фільтраванні гэтай рэчаіннасці. Вядомы мастиак Віталь Цвірка пісаў з натуры сонечны гай, а ў выніку магла атрымацца нач. Ён адштурхоўваўся ад прыроды, але не злізаў, як кажуць, з натуры, прырода была для яго як пасыл. Ён бачыў формы і пераводзіў іх у адэкватны свайму настрою стан. На той час ён хацеў бачыць нешта халоднае, асвечанае зялёнім святлом. Было сонечна. Тым не менш ён, як сапраўдны мастиак, змог адчуць холад ночы і дакладна яго перадаць. Нават больш дакладна, чым тыя, хто спрабаваў реалістична ўвасобіць пейзажы, практична капіруючы іх. У яго была праўда мастиакая, а ў іншых – праўда дакументальная. У гэтым і розніца. Мастиак мае права адмовіцца ад праўды дакументальнай, ён можа падманваць нас. Ён павінен ствараць нейкія ілюзіі, але праз гэтыя ілюзіі, праз вобразы, метафору дабівацца найбольш выразней праўды. Тут можна прывесці шмат класічных прыкладаў. Вы памятаце знакамітую карціну Суркава. На санях ся-

сягіспіну, у горах разоты, како то, мала. Я думаю, што прыходзіцца пісаць пасловыя творы, якія ўсе разумеюць, – не з-за таго, што мастиакі хочуць быць бліжэй да народа, а таму, што гэта хутчэй купляць. А магчыма і з-за таго, што не могуць іншага напісаць. Як іх навучылі ў інстытуце, так яны і пішуць. Адараўцаца ад гэтага вельмі цяжка, як і знайсці свой стиль, сваю пластыку, адчуць па-свойму колер і выкарыстоўваць яго так, як ты адчуваеш, не зважаючи на чыесьці забароны і ацэнкі. Гэта не кожны можа. Важна, што кожа асироддзе – добра ты пішаць ці не, але сапраўды сур'ёзны мастиак ніколі не павінен звяртаць на гэта ўвагі. Асироддзе – гэта заўсёды пэўная традыцыя, пэўная ўстаноўкі: так хораща, а так не, тут ты майстар, тут ты не майстар. Канечно, школа нікому і ніколі не перашкаджае, але не спыніцца на базавым узроўні разумення, а перайсці гэты рубікон абавязаны кожны сапраўдны мастиак. Думаю, што любая мастиакая школа ствараецца тады, калі з'яўлююцца перш за ўсё новыя мастиакі ідэі. Ідэя фарміруе мастиака разуменне рэчаіннасці. Усё астатніе – дані на традыцыі. Ніхто традыцыю не адхіляе, але яна не можа быць выключнай асновай для развіцця.

– На ваш погляд, як можна вырашыць гэту праблему?

– Праблема камерцыйнага і некамерцыйнага мастиакства вельмі сур'ёзна, нават вечная. Патрабен рубель, але я хачу рабіць мастиакства. Калі я буду рабіць мастиакства, у мяне рубля можа і не быць. Магчыма, ён і з'явіца – ці ў 40 гадоў, ці ў 70, ці не з'явіца ўвогуле, калі я буду пісаць толькі тое, што вельмі-вельмі хачу. Таму ў мастиакстве застаецца не так многа людзей. Па сутнасці, мастиак – гэта не проста прафесія, гэта вобраз жыцця, гэта прызванне ўрэшце. Мастиаку трэба ад многага адмовіцца, трэба сябе ў многім абмежаваць. А як вырашыць праблему? Я думаю, што заходні арт-рынак гэту праблему вырашае, ён дае магчымасць не толькі выжываць, але і жыць. Добра жыць. Але часта паспяховага мастиака гэтае бязвоблачнае існаванне даводзіць да таго, што ён перастае быць сапраўдным творцам, мастиаком-аналітыкам. У кожнага свой шлях развіцця. У 30 гадоў ён можа быць вялікім авангардистам, шукаць сябе, а ў 50 – рафінованым прадстаўніком мастиакага істэблішменту. Тычыцца гэта не толькі мастиакоў. Што здарылася з тымі заходнімі студэнтамі, якія бунтавалі ў 1968 годзе супраць буржуазіі? Яны ўсе сталі нармальнymi буржуа, паспяховымі бюрократамі. Прайшоў час, пабунтавалі, але трэба ўпісвацца ў нейкія рамкі, нікуды не дзенешся... І ёсё ж я лічу, што маладым мастиакам, асабліва напачатку мастиакага шляху, трэба думаць не пра заробак. Прыйдзе час, і калі ты сапраўдны творца, шчыра працуеш і шукаеш нечага новага, на цябе абавязкова звернуць увагу як на арыгінальнага мастиака.

– Часам можна пачуць, што мастиакі ат-

нас яшчэ толькі пра-прарыннак. Прынамсі, цывілізаваным рынкам яго не назавеш. Цывілізаваны рынак – гэта калі паміж пакупніком, аматарам мастиакства, і мастиаком стаць пасрэднік. І не мастиак сам павінен, узяўши пад пахі свае творы, бегаць па вуліцах і нейкіх офісах, прапаноўваць сябе, а менавіта да яго павінны прыезджаць, глядзець. Мы павінны думаць, якім чынам будзем ствараць такую структуру, каб арт-рынак пачаў развівацца, каб мастиаку было лягчэй прабівацца ў свет, каб яго маглі купіць і тым самым забяспечыць далейшае развіццё яго творчасці...

– Фёдар Адамавіч, вы з'яўляецеся, па сутнасці, першым спецыялістам, які пачаў падрыхтоўку арт-менеджэраў у Беларусі. Як усё пачыналася?

– У свой час, калі Мікалай Мікалаевіч Карапеў быў загадчыкам кафедры сацыяльна-культурнай дзейнасці ва Універсітэце культуры, ён прапанаваў мне прыйсці на кафедру выкладаць, і я пагадзіўся. Хаця на той час, папрацаваўшы да гэтага на архітэктурным факультэце, я быў упэўнены, што да выкладання ўжо не вярнуся. Але Карапеў прапанаваў мне ўзяцца за абсалютна новую і цікавую справу – рыхтаваць прадзюсераў у сферы мастиакства. Такім чынам, ва Універсітэце пачалацца адпаведная прафілізацыя: чатыры гады студэнты вучацца на кафедры менеджменту культуры, а на пятym курсе атрымліваюць ужо больш канкрэтную спецыяльнасць – хто ў сферы шоу-бізнесу, хто ў тэатральным бізнесе, хто ў арт-бізнесе і г.д. Я распрацаваў праграму і вось ужо практычна 7 гадоў ствараю асновы для гэтай новай школы. Ужо ёсць цэлая кагorta выпускнікоў, якія працуе ў розных сферах, прычым не толькі ў Беларусі. Цяпер я хацеў бы стварыць клуб арт-менеджэраў у Мінску, там было б нямала і маіх выпускнікоў. Было б цікава з імі сустракацца, размаўляць, дапамагаць адзін аднаму, ствараць нейкія праекты. Мне падабаюцца тыя, хто любіць сваю справу. З такімі людзьмі лёгка працеваць, таму што яны ведаюць, чаго хочуць. А калі малады чалавек не вызначыўся, што яму падабаецца, ён будзе хістацица ад аднаго да другога і ўрэшце можа сябе не знайсці. Маладому чалавеку трэба хутчэй вызначацца, кім ён хоча быць, у якой сферы працеваць. Напрыклад, тыя, хто скончыў нашу кафедру і наш факультэт культуралогіі і сацыяльна-культурнай дзейнасці, я думаю, маюць вялікія магчымасці працеваць у розных сферах культуры, у тым ліку і ў сферы мастиакства.

– У вас ёсць свая арыгінальная методыка падрыхтоўкі кадраў?

– Так. У мяне ёсць аўтарскі праект падрыхтоўкі студэнтаў, сёлета я хачу ўзмацніць яго вучэбна-метадычнымі дапаможнікамі. Уесь курс разлічаны на больш чым 400 акадэмічных гадзін. Называецца ён "Прадзюсёрства ў сферы выяўленчага мастиакства" і разбіты на некалькі прадметаў: "Арт-

мі многае. Напрыклад, празнейкі мастиакі праект можна зрабіць вельмі цікавую рэкламную акцыю, а не проста "голую" рэклamu. Прэз мастиакства многае пазнаецца зусім па-іншаму. Тая ж рэкламная ідэя можа быць пададзена праз апясродкованыя вобразы, не звязаныя непасрэдна з тым, пра што гаворыцца ў рэкламе.

– У наш час ёсць мастиакі, якія займаюцца самараскруткай...

– Ёсць, канечно, такія мастиакі, якія ўмевают і тварыць, і раскручваць саміх сябе, але іх адзінкі. Ёсць у нас і такія мастиакі, якія пазіцыяніруюць сябе як геніі... Што ж, усе формы добрыя для прэзентацыі, але калі будуеш сваю пазіцыю на нейкіх скандалах, дык у цябе і творчасць павінна быць скандалная, а калі творчасць абсалютна традыцыйная, а тыробіш скандалы, то гэта не зусім правільна і нават непрафесійна. Калі Сальвадор Далі, каб звярнуць на сябе ўвагу, пачаў біць вітрыны дарагіх парижскіх буццоў, дык ён ведаў, што робіць, і сама ягоная творчасць правакавала гледачоў. Карапеў, адно на адно накладвалася. І калі пасля Далі зрабіў сваю персанальную выставу, то народ прыйшоў, таму што было цікава, што гэта за такі іспанскі мастиак, які б'е вітрыны?.. Нагоул жа, мастиак можа прымаць розныя маркетынгавыя стратэгіі, але не сам ён павінен гэтым займацца, бо калі будзеш заняты толькі праагандай сваёй творчасці, то на саму творчасць можа і часу не застацца. Калі мы не будзем ствараць структуру арт-рынку, то ён ніколі не народзіцца, і мы будзем па-ранейшаму заставацца маргіналамі, якія працаюць творы дзесьці за мяжой ці тут, выпадкова, час ад часу. Намнога цікавей было б, калі нейкай галерэя ўзялася б за цябе, пачала цябе раскручваць, выстаўляць, укладваць у цябе гроши. А раз нехта ўкладвае ў цябе гроши, значыць, ён зацікаўлены ў тым, каб праагандаваць цябе дзе толькі можна з дапамогай прафесійных тэхналогій. Гэтыя тэхналогіі ёсць, іх трэба прости адаптаваць да нашых умоў.

– А так званы "чорны піяр"? У нас яго знаўмеюць?

– "Чорны піяр" наша публіка прымае. Любая рэакцыя можа быць запланавана. Тут справа наўвець не ў менталітэце, а ў асаблівасцях увогуле псіхікі чалавека. Ці многа вы запомнілі з дзяцінства, калі вас гладзілі па галоўцы? Напэўна, мала. Але вось калі вас пакрыўдзілі, тады вы гэта запомніце. Тое ж самае і ў масавай псіхалогіі. Тое, што парушае традыцыі і ўяўленні на тоўбу, запамінаеца надоўга. Іншы раз, калі пра цябе дрэнна гавораць, гэта спрацоўвае найлепш. А бывае і так: і класны, і шыкоўны, і акадэмік, але нікто на яго не ідзе... Чалавеку пры інфармацыйнай нагрузкы патрабуе эмоцыйнальны ўсплеск. Здзівіць сэнсія кагосьці вельмі складана, і зрабіць гэта можа толькі прафесіянал.

Гутарыла Ганна ГЕРАСІМАВА.